

Дзень як дзень

Горад Казлоу кутчэй нагадваў вялікую вяску, чым «невялічкі горад». Брудныя небрукаваныя вуліцы, старыя, пахілыя часам драўлянныя хаты, пусці што радасна гагаталі пасярод дарогі ў вялікіх лужынах. Толькі цэнтральная вуліца вылучалася сярод гэтай бязвыязнай шэрасці: досыць добрая брукаванка, драўляныя настапі тратуара, прыгохъя, з выгнутымі шыямі ліхтары — усе гэта прыцягвала сюды сотні жыхароў горада на вялікі праменад. З гарадскіх мураваных будынкаў можна, бадай, назваць Дом гарадской управы, пажарную вежу і гарадскую школу. Вось менавіта ў гэтай школе і вучыўся Міхасія Касцёвіч.

Некалі даунім-дауну (прынамсі, так здавалася Міхасію) сям'я Касцёвічаў была вымушана з'ехаць з роднай Беларусі, бо набліжалася да іх мясцін вайна; мясцове начальства простила пад прымусам выгнанія жыхароў з наседдкных мясцін. Наштогод траба было, хлопец не ведаў, але чуу, як старшыня казалі:

— Нас выгнаніоць, а ўсе тут папаліць, каб немцу не дасталося. А што нам потым рабіць?

Міхасіку спачатку дзвілі такія размовы — разумела, што вайна скончыцца, насы пераможцу, і цар усім падбудзе па новай хаце. А можна! тут, у Казлове, застацца — чым дрэнна? Але з часам, крыху падросішы, ён неікім дзіўным чынам стаў усе часцей успамінаць сваю Бабруйню, сяброву, дзічынскую забавы ў лесе... Ды вайна ўсё: нік не канчалася, і заставалася толькі чакаць, чакаць і чакаць.

Раніца была цудоунай. Міхасі выйшаў на вуліцу і аж прыплюшчыў павекі: ўсе наваколле плюхалася ў ніясцерпнім сонечным свяtle, а неба было незвычайнай васільковага колеру, дакладна такога ж, як і веочы. А рэдкія белыя воблачкі нагадвалі Яе кучараши. І вось ужо Яе твар, нібы, высвяціўся на небе, прыветліва усміхнуўся хлопчу...

Міхасі, хутка снедацы! — голас маци разагнай прыемнны мір і вярнуў да надзёных кlopataў. А іх было досыць. Па-першое, траба было нарэшце разабрацца з Пецкам Трыба-

вым. Колькі можна цярпець яго абраزلівую мянушку Кавалачак (першы час па прыездзе на Тамбоўшчыну з Касцёвіча часта смяяліся за яго беларускае вымаўленне і беларускія слова, але паступова гэта адышло, ды аўтарытэт хлопца праз некалькі боеў узніўся досыць високі). Па-другое, ён цверда для сябе вырашыў сёння пацалаваць Таню. Колькі ж можна паводзіць сябе, як дзіця малое.

Бой быў прызначаны на другі школьні пераўпінак у традыцыйным месцы — прасторным кафельным туалете. Такія сутычкі тут праводзіліся амаль штодзённа і николі не з'яўляліся стыхійнымі: Пра іх было вядома амаль усім ужо дні з трэх да пачатку. Збіраліся гледаны, утваралі невялікі круг, у цэнтры якога і высвяціліся адносіны. Бой цягнуўся да першай крыві, пасля чаго абвяшчалася пераможца.

Пецьку Трыбава ведалі ўсе ў школе і нават крыху лабойваліся. Ён быў нагалаву вышэйшы за аднакласнікаў, дужы, з прывабнай энчансію і датагод лепшы вучань ў класе. Але яго не любілі за фанабэрystасць і абраزلівую адносіны да іншых. Міхасі значна саступаў фізічна Пятру, і ў некаторых нават узімку апасенні, ці дастане ён кулаком да Трыбавага носа. Якім жа бы было здзілунне і захапленне гледачоў, калі худы і невысокі Міхасік лабіў Пятра. Гноткі і лоўкі Касцёвіч выкручуваўся ад квадратных пецкавых кулакоў, якія прасавалі паветра над яго галавой. Сам жа Міхасік, не перастаючы, малапці Трыбава ўжывот. А знайшоўшы зручны момант, Міхасі подскокав і макаўкай біў Пецьку ў яго грэчаскі нос. Пасля другога трапнага ўдару ў Трыбава пайшла кроў. Прыступы расцягнулі саперніка. Касцёвіч прысунуў абвяслі пемроможцам. Першая справа была зроблена...

Пасля ўрокаў Міхасі пабег да рэчкі. Менавіта там ён прызначыў сустрэчу Тацинне. Яна вучылася ў жаночай школе, дзе заканчваліся заняткі прыкладнаўтой жачас, што ў мужчынскай Тані ўжо чакала.

— Нешта ты не надта і спяшаешся, — няветліва сустрэла яна хлопца і паказала на яго

раздзёртую шчаку. — Што, зноў біўся?

— Да, так, глупства. Давай пакупаемся... — хуценька змяніў тему Міхасі.

— Ты для гэтага міне сюды запрасіў? — у голосе дзячуніны пачулася крыўда.

— Не, — спалохнуўшыся, што тая збяжыць дахаты, хлопец хуценька наблізіўся да яе і ўзяў за руку. — Я хачу сказаць, што... ну...

— Ну што? — нецярпіла павяла плячом абранніца. — Зноўбуцніш нешта? Яна была на год старшыя за Міхасі і пры першай жа мағмытасці любіла павучаць таго стропім голасам настайніцы.

І тут Міхасі зусім нечакана для сябе пацалаў Тацинну ў вусны. Ну, можа, не зусім у вусны, бо са страху крыху прамазаў, але тым не менш спроба была. І тут жа ўвабраў галаву ў плечы, чакаючы рэакцыі ад непрадоказальнай дзячүніны. Але тая нават і не здзівілася, а, азірунушыся хуценька навокал, ахапіла хлапца абедзвюма рукамі за галаву і мочна, уко па-сапрауднаму пацалавала...

Потым яны пайшлі купацца. Недалёка быў пляж, на якім ляжалі адпачываючыя. Тут і размісціліся закаханая парочка. Наплаваўшыся, надрэўшыся ўзяло, яны пайшлі ў кабінкі выкруціць мокрую блязну. Жаночая і мужчынская кабінкі раздзяляліся драўлянай перагородкай, у якой кімсіцы былі прасвідраваны дзіркі. Не вагаючыся, Міхасі прыпідуў да адной. І тут жы раптам закалаціла, пачалі ляскы зубы. Там, за перагородкай, стаяла зусім голая Таня. Невядома, ведала яна пра дзірку ці не, але апранацца не спяшалася, старанна выціраючыся рушніком. Тут у кабінку да Міхасі ўвайшоў нейкі сталы дзядзьзька, і хлопец адскочыў ад дзіркі. Тады мужык даў яму пінка, а сам прыпідуў да той жа дзіркі. Міхасі з жахам выскачыў з кабінкі, ледзьве пасплюшчыў нацягнуць трусы...

Зрабіўшы ўрокаў і павячэрні, Міхасі хуценька забраўся ў ложак. Гадзей дні зноў прыпіцелі перад вачамі хлопца, спыніўшыся на адным мільм вобліку з неверагодна васільковымі вачамі і такой прывабнай фігурай.